

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

16 ЛЮТАГА 1938 Г., НАДЗЕЛЯ

№ 38 (5412)

НАПЯРЭДАДНІ ХІ З'ЕЗДА КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ

Прае некалькі дзён у Менску з'езд камсомала Беларусі.

На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах, на транспарце і ў навучных установах — усюды дэбёна рыхтуюцца да з'езда не толькі камсомольцы, але і ўся наша моладзь.

Справаздачна-перавыбарчая кампанія, раённыя і гарадскія канферэнцыі камсомала пазвалі велізарны палітычны рост камсомольскіх арганізацый, выключны рост палітычнай актыўнасці камсомольцаў і моладзі. Камсомольскія сходы, раённыя і гарадскія канферэнцыі праходзілі і праходзяць пры вострай і дэлавой крытыцы і самарытычным недахопам работ.

Да свайго з'езда камсомол Советскай Беларусі вырас у шматлікую арганізацыю. Камсомол пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі выхавані і вырашэнні сотні і тысячы высокакваліфікаваных работчы, інжынераў і тэхнікаў, тысяч стыханаўцаў — рэвалюцыйна пераўтварчэнні і майстроў высокага ўраджаю. Імяны органаў і арганізацый, усеважнага рэкардыста Пятліна з Баўрыскага фабрычнага завода, Левіна з завода «Большэвік», Алі Семінавай і фабрыкі «Сялг Індустрывілізацыя», ардынапоўкі Бляхаравой і яшчэ дзесяткі і сотні і тысячы шырока вядомы ўсім працоўным Советскай Беларусі.

Наша савецкая моладзь жыве ў шчаслівым эпоху, у эпоху сацыялізма. Яна не ведае беспарадкаў, не ведае капіталістычнай эксплуатацыі. Яна жыве шчаслівым і поўнакрываным жыццём, а наперадзе ў яе самыя багатыя перспектывы, самыя шырокія гарызонты. Адсюль такая прагнасьць, такое велізарнае імкненне да ведаў, культуры. Наша моладзь хоча вучыцца і авалодвае ўсім галінамі навукі. Яна прагне вывучаць класікаў марксізма-ленінізма, мастацкай літаратуры, музыкі, мастацтва. Гурты па вывучэнню замежных моў пяпер ужо не радкаць не толькі на заводах, але і ў калгасах.

На аснове ўказанняў партыі, сааботы таварыша СТАЛІНА, пачынаючы з 1935 года, камсомол БССР перабудоўвае сваю работу ў адпаведнасці з паставленай задачай камуністычнага выхавання моладзі. Расшыраецца сетка камсомольскай асветы. Больш і лепш сталі займацца камсомольскія камітэты пытаннімі агульнай асветы моладзі, арганізацыяй культуры і адукацыі.

Палітычная вучоба, глыбокае вывучэнне марксізма-ленінізма, вывучэнне гісторыі нашай партыі павіны стаць асновай асноўнай работы камсомала. Аб гэтым прыходзіцца яшчэ і яшчэ раз напамінаць таму, што за многіх камсомольскіх арганізатараў на гэтым важнейшым участку работы

яшчэ вельмі многа прарываў. Яны ідуць галоўным чынам па лініі дэрганга падбору прапагандацкіх кадраў.

Уявіце, к прыкладу, бярэзінскую камсомольскую арганізацыю. Камсомольскія школы тут працуюць без усялякага кантролю з боку камсомольскай і партыйнай арганізацыі. Многія школы разваліліся пасля першых жа заняткаў. Такія ж факты ёсць і ў суседняй арганізацыі.

Сухасці, суму і фармалізму яшчэ вельмі многа ў камсомольскіх палітшколах, і трэба сказаць, што вялікая віна тут ускладаецца на партыйныя арганізацыі, якія не заўважылі адпаведнага ўвагі камсомольскім школам.

Прапагандацкі адрэсівае ідэямі і палітычным фарбам заняткаў. Ал гэтыя заняткі, наколькі жыва, глыбока і заахвочваюць будзе паставлена вывучэнне гісторыі партыі. Прапагандацкі фармуе святагоддзі сваіх слухачоў. Падбору прапагандацкага для камсомольскіх школ павіны быць аддана выключна вялікая ўвага партыйным арганізацыям.

Задача завяршэння пал кіраўніцтвам партыі, пад кіраўніцтвам таварыша СТАЛІНА набудова іо-класавыя сацыялістычнага грамадства патрабуе ад моладзі высокай рэвалюцыйнай пільнасці, дысцыплінаванасці, найвышэйшага мужнасці і моцнай сілы волі. Гэтыя якасці павінен прывіць камсомол усёй нашай савецкай моладзі.

Учора адкрылася другая гарадская канферэнцыя менскай камсомольскай арганізацыі.

Менскі камсомол дабіўся раду бліскучых поспехаў у справе развіцця стыханаўскага руху, у паставі палітычнай і агульнаасветнай работы. Але ўсё ж і тут ёсць рад істотных недахопаў у гэтай рабоце. І тут дакладна вырашана пытанне аб прапагандацкіх кадрах, хопь магчымасці тут неабмежаваны.

Ленінскі камсомол пад кіраўніцтвам нашай партыі заўважыў, апраўдваў тая задачы, якія сталіся перад ім. У любых, самых аддаленых кутках нашай невазначна сацыялістычнага радзімы, усюды на самых аддаленых участках сацыялістычнага будаўніцтва камсомольцы працуюць выключна гераічна, натхнілены і выдучы за сабой шырока масы работчы і калгаснай моладзі. Успомні і заўважце верным памочнікам нашай партыі.

Перад камсомалам паставлена вялікая і адказная задача — камуністычнага выхавання нашай моладзі. Нема сумнення, што ленінскі камсомол пад ітэленым кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і гонарам справіцца з гэтай задачай.

НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ ЖЫВЭЛАГАДОЎЛІ З КІРАЎНІКАМІ ПАРТЫІ І ЎРАДА

З уступнай прамовы тав. М. А. ЧЭРНОВА

Таварышы! Роўна год таму на дзень дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі. Гэты план з'явіўся магучай зброяй для арганізацыі і ўдзельна нашай жывёлагадоўлі. Устаноўлены партыйны і ўрадавы дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі, азначак, козак і свіных перавыбарчаны і толькі на выроччэнню жарабят план неадназначна, хопь колькасць жарабят супроць мінулага года павялічылася на 75,5 проц.

Ні адна капіталістычная краіна не ведала і не можа ведаць такіх тэмпаў росту пагадоўна жывёлы. Нічога падобнага не было і ў нашай краіне да калгаснага ладу. Калгасы і саўгасы аказалі велізарную дапамогу калгаснікам у ліквідацыі беспарадкаў і безжывёльнасці. За апошнія два гады з дапамогай дзяржавы прададзены калгаснікам тры мільёны палкаў і кароў. Колькасць беспарадкаў калгасных двароў рэзка скарацілася. Рад краёў і абласцей ужо дзікавалі беспарадкаў калгасных двароў (апладысменты), і ёсць усе падставы да таго, каб у 1938 годзе ў асноўным ліквідаваць беспарадкаў калгасных двароў ва ўсёх існых абласцях. (Апладысменты).

У паспяховым вырашэнні жывёлагадоўчай праблемы, якое мы ажыццяўляем пад ітэленым і мудрым асабістым кіраўніцтвам праўдара і арганізатара найвышэйшага парамог сацыялізма ў нашай краіне — таварыша СТАЛІНА (бурныя апладысменты) і ёсць раз ярка дэманструецца, што няма такіх крадасцей, якіх большыя не маглі б узяць. (Бурныя апладысменты).

Поспехі, дасягнутыя на ў развіцці жывёлагадоўлі, з'яўляюцца толькі першым крокам да таго магучага ўдзельна і росту жывёлагадоўлі, аб якім таварыш таварыш СТАЛІН на нарадзе камбайнераў, талітэчным падрыхтоўце няма такой буйнай вытворчай базы, якую мае наш інстытут.

Сталін. Карысьць ёсць і на-небудзь.

Завяжа далажу, таварыш Сталін, — адказавае таварыш Нурыйна. Створана новая парода алені і выкарыстаны раёны, якія пры вырабаваных у горных умовах паказалі найлепшую выносливасць. Дакладнасьць атрымліваецца ад акасіаўскага мёрнаса па шэразі ў 27 раз і на месцы ў 3 разы вышэй, чым ад звычайнай аўцы. Скрыжоўваючы раману-скую мінагалодную аўцу з каралевым бараном, інстытут выдольніць каштоўную смужкавую аўцу.

Смужка і шкурка раману-скага агняці тав. Нурыйна перадае для атрымлення ў прэзідыумі.

Сталін. Малавата. Толькі адна шкурка. (Апладысменты).

Калі тав. Нурыйна перадае сваю расказку аб стварэнні новых парод алені, з прэзідыума зноў раздаецца радзіка.

Сталін. «Дасягненні» ў вас многа, а авец мала даце.

— Авец будзем даваць вельмі многа, — гаворыць тав. Нурыйна. — Мы пачнем прараджаць многаплодных каракулеў авен у калгасі 1938 года і ў пачатку 1937 года.

Сталін. Прае два гады? Нурыйна. Не, прае п'яць гадоў.

— На аснове скрываўчання англійскай буйнай белай свіней, гаворыць ён далей, — а простыя станавай свіней мы стварым новую пароду свіней і зладзі яе ў вытворчасць.

Сталін. Колькі зладзі? Нурыйна. Зладзі ўсяго 5 тысяч гадоў.

Сталін. Малавата. (Апладысменты).

Малавата, таварыш Сталін, зусім верна, — адказавае тав. Нурыйна, але гэты 5 тысяч гадоў — вялікая задача і фундамент. У гэтым годзе метаўчэньне свіней дзіпрадрыхчэння, у будучым годзе будзем праводзіць метаўчэньне на Олесьціне, з гэтым прасу-немеся на Кіеўшчыну і т. д.

Сярод ішых работ інстытута тав. Нурыйна адзначае звыяўленне новай пароды высокаўдойнай і тлуставалочнай каровы, стварэнне новай пароды выносливага кавалерыйскага коня, распрацоўку метадзі птушчага асемнення жывёлы.

— Намі шырока паставлена работа, — гаворыць ён, — на скрываўчэнні дзікай жывёлы, які дзікі бык, зубр, бizon, атрылі рэзныя віды... Сталін. Гэта ні к чаму. Па-мойму, вы захаляецеся ў бярэзінскім раёне, каб інстытут абслодоўваў вытворчасць.

— Я, таварыш Сталін, хачу дапамагчы вам, — адказавае тав. Нурыйна, — што гэтая работа ў нас з'яўляецца волітарнай. Калі нам уласна злучыць вартасці антылопы «каша» з буйным быком герарфалам, мы можам мець жывёлу ў паўтарыразе тэны жывёлы быка. Ні адні вучоныя калгасныя краіны не змог атрымаць такога гібрида, а ў нас малоды вучоны А. Е. Макееў (ён тут сядзіць) гаворыць, што ён такі гібрид атрымае. Я ўпаўнен, што ён атрымае.

Сталін. Паглядзім. Лепш бы вы ўзялі скораспелата быка з Арго-тані.

— Мы маем герарфалаў, абрыд-ляў-ангусаў, острываў, — гаворыць тав. Нурыйна, — але дзікім і неабходным узяць і арэнтэньскіх быкоў. Гэта для нас будзе вельмі каштоўна.

Закончыўшы сваё выступленне, тав. Нурыйна ўстае і тав. Сталін рапартаў і альбом, які ілюструе работу інстытута гібридацыі адлітэматызацыі жывёлы ў Акасіа-і-Нова.

Заставы перад краінай задачу дзевяці на працягу трох-чатырох гадоў штэгадоўна вытворчасць жара-да да 7-8 мільярдў пудоў. (Апладысменты).

Задача, што ставіць перад намі, вялікая. Каб узяць жывёла-гадоўлю, мы павіны не толькі павялічыць колькасць, але і палепшыць якасць нашай жывёлы, рэзка павысіць ураджайнасць ду-гоў і пасьбітх, узяць ветэранар-ную і зоатэхнічную справу. Ваш вопыт у гэтых адносінах ажама велізарную дапамогу мільёнам калгаснікаў.

Вось чаму партыя і ўрада вы-вады за высокай тэмпы развіцця па-гадоў, поўнае захаванне малад-няка, за лепшыя паказальнікі вы-карыстання матэрыяла пагадоў, за высокую прадукцыйнасць — удойнасць, нагул, прыбраўленне ў ваза, настрэй шэрсці, якнаос-насць і т. д. маюць выключнае значэнне.

Вось чаму па даручэнню Цэн-тральнага Камітэта ВКП(б) і Соў-наркома Саюза ССР сельскагаспа-дарчы аддзель ЦС, Наркамсама Саюза і Наркамат саўгасаў скалікалі гэту нараду перадавікоў сацыялі-стычнай жывёлагадоўлі, майстроў высокай прадукцыйнасці жывёлы. (Апладысменты).

Прае трыбуны гэтай нарады во-пыт пераважна багатым за сацыялістычную жывёлагадоўлю стане адабаткам мільёнаў калгас-нікаў і работчы жывёлагадоўчы саўгасаў, і я ўпаўнен, што ў 1938 стыханаўскім годзе сацыялі-стычная жывёлагадоўля зробіць яшчэ больш буйны поспехі. (Апладысменты).

Абвешчаю нараду перадавікоў-стыханаўцаў сацыялістычнай жывё-лагадоўлі з кіраўніцкай партыі і членамі ўрада акрытаў. (Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць. Раз-даюцца крыві сур'яў ў гонар та-варыша СТАЛІНА, ў гонар кіраў-нікоў партыі і ўрада).

РАНИШНЕ ПАСЯДЖЭННЕ 14 ЛЮТАГА

На калмыцкай мове гаворыць сваю прамову старшыня калгаса імя Кірава тав. Сельбінкаў (Пры-волжскі ўлус, Калмыцкай АССР).

Тав. Л. Я. Бельнін, загаднік свінгадоўчай фермы калгаса «Дзель-лець», Кіеўскай вобласці, гаворыць па-украінску. Ён перадае палкае прытанне перадавікоў жывёлагадоўлі. Каштоўныя любіма-му праўдараў таварыш Сталін. Вялікіх поспехаў дабіўся ферма.

У мінулым годзе вага прыплоду адной свінмаці дасягла 52 пудоў, але гэты апама ідуць у блу-чым годзе калгаснікі рэалізі атрымаць 68 пудоў на свінматку.

Выступіла дзяржа прэм'ера «Варакіно», Сьвечыскага раёна, Заходняй вобласці, тав. М. Г. Сал-дзачынава.

Закончыўшы сваю прамову, тав. Салдзачынава паводзіць ад дэста-раў Заходняй вобласці таварыш Сталін у дэстаў племянной жывёлы. У дэстаў трэмімі авіацыя ў гонар вялікага праўдара ўсёх працоўных.

Слова атрымлівае буйны бат-рак, а дзюр старшыня калгаса імя АДПУ, Тэльскага раёна Грэй-зі, тав. К. П. Лагудзіна. На гры-заўскай мове ён расказвае, як кал-гас, арганізаваны ў 1930 годзе, і мейшы тавы 1.050 авец павялічыў астава да 11.048 авец. У мінулым годзе на кожнай стэ матак было атрымана па 105 ягнят.

На ўзбурскі мове гаворыць тав. Нафэа Юльдыш, чабан калгаса імя Фабіуза Халдына, Кісянска-га раёна, Узбэкскай ССР. 30 га-укоў працуе тав. Юльдыш чаба-ным. У мінулым годзе яго дару-чылі 1.200 каракулеў авец. Яны далі прыплоду ў 1.500 ягнят.

— Добра жывуць зраз калгас-нікаў. Я раней не меў і 5 рублёў ў кішэні, а за мінулы год атрымаў 5.000 рублёў даходу.

Дзюрэктар свінгадоўскага «Пшчына», Вініцкай вобласці, тав. Мамчук адзначае дасягненні свайго калгаса. Гэта — прамысловы саў-гас, але ён праводзіць таксама вя-лікую селекцыйную работу.

Палкае прытанне таварышу Сталіну ад імя стыханаўцаў Сур-раскага малачна-мясновага саў-гаса, ад імя працоўных ардынапоў-най Башкіры перадае тав. Шамсі-н Адыльбаев. Яна гаворыць па ба-шкірскі мове, расказвае аб рэае-шчэй свайго рабача батрачкаў, аб іспараным дзяржаўным жышч ма-нчыні, стаўшай актыўным будаў-ніком сацыялізма.

Выступіла кіраўнік адной з леп-шых ферм краіны — загальнак-МТФ калгаса «Алку» (Крангар-дзельскі раён, Ленінградскай воб-ласці) тав. В. А. Андрэў. Ён па-ведмае рад цікавых даных аб росце калгаснай жывёлагадоўлі. У 1927—28 гг. у сярэднім на адна-асобны сляжыкі двор у іх яшчэ праходзіла 2,6 галавы жывёлы; пільроў 5 гадоў. Беспарадкаўнасць лі-чавана. Даход фермы за год вы-рава 96 тысяч рублёў да 17,7 тыс.

На украінскай мове гаворыць сваю прамову дзяржа калгаснік тав. Леўніа (Валчэўскага раён, Харкэ-ўшчына) тав. Х. Ф. Рыльска. Па-шыравае дае, умелі доржлі і кармленне, клататлівае выхоўван-не кожнага ягняці і ў аснове ўсё-го — сапраўдная любоў да свайго прадцы — вась што, паводле слоў вялікай дзяркі, характарызае стыханаўцаў жывёлагадоўлі.

Апошнім на ранішнім пасяджэн-ні выступіла тав. А. Я. Пётроў — чабан калгаса «Парл культурыз» (Курманэўскі раён, Оренбургска-я вобласці). Ён з гордавым павом-ляе нарадзе, што ад кожнага стэ авец ён вырасіць за год 150 яг-нят.

Праважамы апладысментамі, тав. Пётроў сходзіць з трыбуны і падмаецца ў прэзідыум. Калі ён, які ўсё выступаўчы, вітаеца з членамі прэзідыума, зала, стаячы, таварыші вопаснамі, вітае кіраў-нікоў партыі і ўрада.



НА ЗДЫМКУ: удзельніца ўсевазнай нарады перадавікоў жывёлагадоўлі Елізавета Васільеўна Беляя — брыгадзір аддзялення брыгады свінгадоўчага саўгаса імя Свєрдлова, Дзяржынскага раёна БССР.

ДА 15-ГОДДЗЯ ПАГРАНІЧНАЙ АХОВЫ

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМСАРАУ БЕЛАРУСКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ СОВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

16 год таму назад вольна большэ-віцкай партыі Леніна—Сталіна бы-ла створана пагранічная ахова Со-ветскага саюза.

Комуністычная партыя і ўрад Советскага Саюза даручылі паграніч-ную ахову адказнаму і багарадоў-леўнаму ахоўчы мільяна будаўнічых кравы перамагаюча сацыялізма.

Успрыняўшы сваёй традыцыі ЧК-ДПУ, выхаваны годзім найва-лічэйша чалавек эпохі, мудрага праўдара ўсёх народаў таварыша Сталіна, якіны слаўныя пагранічныя аховы праці Советскага Саюза ўлі-чылі за тэтыя гады ў гісторыю ба-рацьбы советскага народу за пера-моу сацыялізма многіх ярых праша-лаў-высокай адданасці і бязмернай любі да партыі Леніна—Сталіна, да нашай сацыялістычнай радзімы.

Цэнтральны Выканавы Камітэт і Совет Народных Камітэаў Белару-скай Сацыялістычнай Советскай Рэ-спублікі горава вітаюць буйноў, на-майдараў і папрабаватчых засяў пагранічнай аховы Народнага Камі-тэата Унутранага Спраў ў 15-год-леві гераічнай работы на ахове не-дзяльнянасці грамадства сацыялі-стычнай радзімы — вялікага Со-ветскага Саюза на адказнымым участку грамадства на стыху з капі-талістычнай дзяржавы Захадна.

Цэнтральны Выканавы Камітэт і Совет Народных Камітэаў БССР го-рава вітаюць уладчы дзяржа ўра-да Советскага Саюза дзяржа ўна-гароды — ардынамі наступных та-варышоў:

- Народнага камісара НКВС БССР — камісара дзяржаўнай беваспэсцы 2-раднаго т. Леліўскага, Цімаўскаго т. Пагранічны апрад, а таксама т. Ло-цымава, Радзіна, Ружыкі, Боршчу-нава, Геўштэіна, Давыдава, Зям-лянскага, Шульга, Нахшэрава, Па-содна, Рова, Прыпалчана, Грыгар-ова, Кішоўскага, Пянароўна, Паў-ліна, Мертывана, Шэхова, Паўлю-ка, Палюшка, Чабатар, Шаўчу-ка, Шпіньскага, Шаўка, Яноўска-га.

У азнаменаванні 15 галявіна па-гранічнай аховы Народнага Камі-тэата Унутранага Спраў Саюза ССР, Цэнтральны Выканавы Камітэт і Совет Народных Камітэаў БССР паставілаюць:

- 1. АБ УЗНАГОРДЗЕ КАМАНДІ-РАУ, ПАЛІТРАБОТНІКАУ І ЧЫР-ВААРАМЕЦАЎ ЧАСЦЕЙ ПАГРА-НІЧНАЙ АХОВЫ НАРОДНАГА КА-МСАРАБІАТА УНУТРАНАХ СПРАУ БССР

За актыўную і баявую работу ў справе аховы дзяржаўных грамад-стваў унутрашніх і чырвоначу-ваў часцей пагранічнай аховы НКВС БССР грамадаты ЦВК і СНК БССР і паўноўным падарунамі:

- 1. Заўраўскага Канстанціна Вла-дзіміравіча, 2. Гусіна Грыгорыя Іванавіча, 3. Сувалява Аўхіна Паў-лінавіча, 4. Крышчына Івана Фёла-равіча, 5. Косякова Івана Іванавіча, 6. Кривоноў Вятла Алексеевіча, 7. Фоміных Нікала Дамітравіча, 8. Майнова Грыгорыя Нікалавіча, 9. Ісаева Івана Андрэевіча, 10. Па-ронова Афанасія Сяпанавіча, 11. Ке-ррельева Аляксея Пятровіча, 12. Ярына Нікала Паўлавіча, 13. Бураўскага Хацкея Абрамаві-ча, 14. Анімана Грыгорыя Дамі-травіча, 15. Табачка Філа Міха-ілавіча, 16. Шаўчэва Дамітравіча, 17. Шаўчэва Івана Алек-сандравіча, 18. Сяпанава Алек-сандра Пятровіча, 19. Кузіна Міха-ілавіча, 20. Корона Сяргей Дамі-травіча, 21. Еўдзімава Андрэя Па-влоўскага, 22. Уварова Канстанціна Алексеевіча, 23. Галышэва Ана-толія Андрэевіча, 24. Буцкіна Ціма-фея Фёлавіча, 25. Владзімірава Аракавія Міхаілавіча, 26. Якіна Владзіміра Іванавіча, 27. Вяхно-ва Фёла Іванавіча, 28. Лук'я-нава Паўла Алексеевіча, 29. Шако-ва Іван Алексеевіча, 30. Нікіфара-ва Александра Алексеевіча, 31. Тян Грыгорыя Віктаравіча, 32. Панама-рова Цімафея Іванавіча, 33. Уціно-віча Пятра Франавіча, 34. Рэзні-шчына Саламона Юльдышэвіча, 35. Пра-стаўлева Паўла Максімавіча, 36. Се-дарава Аляксея Леаптыевіча.

15 лютага 1938 г. т. Менск.



БАРШУКОЎ Грыгорый Мінавіч — пестух-аўчар калгаса «Гомельскі пролетарый», Ловэўскага раёна БССР.

МАСКАЛЕВА Агафія Маісеўна — брыгадзір ма-тачнай брыгады свінгадоўчай таварыш фермы калгаса «Чырвоны мая», Жураўскага раёна БССР.

ПРАЦЯГ ПАСТАНОВЫ СНК СССР і ЦК ВКП(б)

Матэрыялы не менш чым на 25 проц. супроць 1935 года, устанавіўшы найбольшы кантроль за выкананнем гэтага задання. Усталяваў на 1936 год прадельныя меры фэй сумы накладных выдаткаў (уключаючы адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі) у 95 проц. у адносінах да асноўнай заробковай платы будаўнічых работчых.

Даручыць СПА зацвердзіць перададзеныя выдаткаў на 1936 год для асобных наркаматаў.

Для забеспячэння штодзённага, сістэматычнага кантролю за навідамі на будоўлях каптарыйскага конту будаўніцтва ўстанавіць, што бухгалтарскі ўлік і справаздачнасць на будоўлях павінны адлюстроўваць усе выдаткі, якія робяцца на будаўніцтва, у парадку іх коштам па каптарыйска да тэхнічнага праекту.

СНК СССР і ЦК ВКП(б) падкрэсліваюць асаблівую важнасць масава-палітычнай і культурнай работы сярод работчых будаўнікоў, сярод якіх большую частку складаюць не прайшоўшыя школы будынай прамысловай вытворчасці.

СНК СССР і ЦК ВКП(б) лічаць, што ўвага, якая ўдзяляецца гэтай важнейшай справе з боку партыйных і прафесійных арганізацый, зусім недастаткова, і абавязвае ўсе партыйныя і прафесійныя арганізацыі ўзмацніць масава-палітычную і культурную работу сярод работчых будаўнікоў, паставіць у гэтым ўвагу работу на павышэнню вытворчай дэспіцыліны, аўдэляцыю тэхнічнай выкарыстання механізмаў, усеабававаў даламоце руку будаўнікоў-стэханіаў на ўзараненню перадавых метадаў вытворчасці, правільнай арганізацыі зарплатаў, упампаванню і ўскладу партыйна-сацыялістычных форм працы, а таксама на стварэнню ўсіх неабходных культурна-бытавых умоў для замацавання пастаянных кадраў будаўнікоў.

Н. АБ УПАРАДКАВАННІ ПРАКЕТНА-КАШТАРЫСНАЙ СПРАВЫ

1. Усклаіні на дырэктара будаўнічых прадпрыемстваў нагляд за ходам праектавання, прыёму ад праектуючых арганізацый праектных і каштарысных матэрыялаў і праверку іх якасці ў адпаведнасць зацверджанаму праектнаму заданню, а таксама прадастаўленне праекту і каштарысу на зацверджанне адпаведных інстанцый.

2. Адначасова палепшыць якасць праектавання, устанавіць, што для будоўляў коштам вышэй 500 тысяч рублёў выдаткі на праектаванне, уключаючы ўсе ватраты на тэхнічна-будаўнічую і архітэктурна-будаўнічую праектаванню данай будоўлі і на распрацоўку работчых чарцяжоў і каштарысу да тэхнічнага праекту, не павінны перавышаць 1,5 проц., а па больш складаных аб'ектах, а даволу наркома, — 2 проц. ад кошту аб'екта праектавання.

3. Прапанаваць усім наркаматам забеспячыць выніжэнне кошту праектавання і складання каштарысаў па ўсіх новапачынаюцца ў 1936 г. будоўлях або асобных работах па ўказах вышэй нармаў і ў месцыны тэрмін устанавіць нормы і пэўныя расцены для праектных работ.

4. Прапанаваць у ўсіх галінах будаўніцтва тэпавыя пабудовы і асобныя памяшканні і цэхаў на падставе выкарыстання лепшых існуючых праектаў. Усталяваць, што тэпавыя праекты па адпаведных галінах будаўніцтва зацверджваюцца асобна наркаматам.

5. У межах зніжэння частых перакоў праектаў і каштарысаў, выкарыстоўваючы лепшыя існуючыя матэрыялы і спосабы выкарыстання іх, устанавіць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

6. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

7. Усталяваць, што асобныя элементы праектаў і каштарысаў, якія не падлягаюць зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі, павінны быць у адпаведнасці з тэзісамі, канкрэтнымі плана мерапрыемстваў, якія забяспечваюць выніжэнне кошту будаўнічых работ у 1936 годзе на 14,5 проц., супроць каштарыснага кошту 1935 года, у тым ліку па НКПС не менш чым на 15,5 проц., НКПС, НКХП і НКДП — 15 проц.; НКЛесу — 14,5 проц.; Наркамату абароны — 14 проц. для кожнага віду будаўнічых работ і кожнай будоўлі і ўзровень пад найбольшы кантроль выкананне гэтых заданняў, разглядаючы іх як мінімальныя.

8. Прапанаваць мясцовым выканкам прадугледзець забяспячэнне дзейных будаўнічых работчых, у першую чаргу пастаянных, месцамі ў дашкольных установах і школах недалёка ад месца выхараства;

9. павінны ў распрацоўцы падрыхтаваць будаўнічых арганізацый, пачынаючы з 1936 года, 50 проц. звышплановага прыбытку на работы па рацыяналізацыі вытворчасці і на паліпавыненне культурна-бытавых умоў будаўнічых работчых.

10. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

11. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

12. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

13. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

14. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

15. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

16. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

17. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

18. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

19. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

20. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

21. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

22. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

23. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

24. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

25. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

26. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

27. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

28. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

29. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

30. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

31. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

32. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

33. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

34. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

35. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

36. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

37. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.

38. Усталяваць, што праектнае заданне, якое з'яўляецца асновай для распрацоўкі тэхнічнага праекту і ўключае ў сабе важнейшыя паказальнікі праектнага пабудавання, падлягае зацверджанню на будынай будаўніцтва народным камісарам адпаведнай галіны гаспадаркі на ўстаноўленым законам парадку, а па ўсёму іншаму будаўніцтва — начальнікам галоўнага кіравання наркамата. Праектнае заданне пасля свайго зацверджання не можа быць зменена без асобнага дазволу наркома у кожным асобным выпадку.



НА ІІІ ПЛЕНУМЕ ПРАУЛЕННЯ САЮЗА СОВЕЦКІХ ПИСЬМЕННИКАУ У МЕНСКУ
Група пісьменнікаў-дэлегатаў пленума:
Першы рад сядзець злева направа Дзямітраў (Грузія), Табідзе (Грузія), Конік (Культпроп ЦК КП(б)Б), Галодны М.Н. (Масква), Буачыдзе (Грузія).
Другі рад сядзець: Мосашвілі (Грузія), Дзікі (Украіна), Кутаделі (Грузія), Міронаў (Паўночны край, чэшскінец), Самуйліна, Броўна (БССР) і старшыня саюза савецкіх пісьменнікаў паўднёвай Асіі т. Бегізаў Чармен.
Фота Я. Салавейчыка.

НАПРЯДАНІ АБМЕНА ПАРТЫЙНЫХ ДОКУМЕНТАУ ЯК У НАРКОМЮСЦЕ ДАПОУНІЛІ СКЛАД ПАРТКОМА

Склад парткома наркомюста павінен быць правяры партыйнымі документамі ў адпаведнасці з іх зместам. Як яно дапоўніць? Паўстае пытанне перад сакратаром парткома тав. Алешнікіным і іншымі членамі парткома. Пытанне гэта аказалася не такою ўжо лёгкаю, бо XVII парт'езд быў два гады таму назад, статут партыі, прыняты на гэтым, пасля ўжо абшлі. «Ялікія дзяржаўныя дзеянні» — пракуроры, члены вырхоўнага суда і т. п. — так і не адважыліся паглядзець на статут, а зрабілі так: складалі агульны сход партарганізацыі і выбралі... кандыдата ў члены парткома, а на пасяджэнні парткома перавялі яго з кандыдата ў члены парткома. Усе аказалася ў парадку. Склад парткома дапоўнен.

Так у партарганізацыі Наркамюста груба парушлі статут партыі, згодна якому ў партком партыйных арганізацый кандыдаты не выбіраюцца. Але партком ужо ўвядзе памылку — парушыў устанавіўшы сваё свайго члена парткома без агульнага схода арганізацыі.

Парушэнне статута партыі і партарганізацыі было раскрыта Касаровічым райкам партыі. Яноўка было камуністам Наркамюста прызначаны ў выведанні статута. Але што зробім з бюспраччымі фактамі.

Факт парушэння статута партыі і партарганізацыі Наркамюста абшлі ў выведанні. У гэтым лёгка пераканацца, прыгледзеўшыся да сістэмы партыйнай выучбы ў гэтай арганізацыі. Не было такіх агульных партыйных сходаў за апошні 3—4 месяцы, на якіх не ўспыла-б пытанне аб вучобе.

У пастаянным схода аб выніках правяры партыйных документаў ад 14 снежня прама названы члены партыі Зябік, Шкірык, Мулярчук, Залатар, Серпен, якіх усім не вучацца. Што змянілася з таго часу? Нічога. Залатар запісаўся ў гурток історыі партыі, але за партара можа назвацца заняты адін раз. Шкірык не вучыцца, Зябік і Серпен запісаліся ў групу заочнага Інстытута права, але не займаюцца. Спіс

ХОД ПАРЫХТОУКІ ДА ВЕСНАВОЙ СЯУБЫ ПА БССР

На 10 лютага па БССР ачышчана на зернавых 92,6 проц., ільну — 90 проц., насення канопель — 90,2 процанта. Ачыстка зернавых сямччых і канопель — 80 раёнаў. Закачваюць ачыстку зернавых раёнаў Віцебскі, Смалевіцкі, Капыльскі, Жлобінскі, Хойніцкі і інш. Калгасы Крычаўскага раёна насенне ачысцілі толькі на 62,7 процанта, Кіраўскага — на 54,6 проц., Кружыцкага — 68,8 проц. На 53,3 проц. ачысцілі насення канопель Кіраўскі раён, на 61,4—Чачэрокі і на 54,3 — Свіслацкі.

Усім марудна ідзе абмен зернавых на гатунковае насенне. Па БССР абменнае толькі 47,8 процанта. Раёны Сіроцінскі, Лоеўскі, Асвейскі, Тураўскі, Лельчыцкі, Ельскі, Камарынскі, Нараўлянскі, Капатэвіцкі, Жыткавіцкі, Петрыкоўскі, Багушэўскі, Парыцкі, Дрыбінскі і Чачэрокі не прыступалі да абмену насення. Толькі 7 раёнаў скончылі абмен.

На 10 лютага пматгаловых траў зосапана толькі 45,1 проц., адгарадовых — 66,4 процанта. Тураўскі раён зусім не пачынаў зосапі.

Загатоўка каляшыннага насення праходзіць марудна. Загатоўлена толькі 46,1 процанта. Раёны Сіроцінскі, Лоеўскі, Чырнанопольскі, Тураўскі, Уварыцкі, Лельчыцкі, Племчаніцкі, Гомельскі зусім не пачыналі загатоўку каляшыны. Не пачыналі загатоўку пімафеўкі 54 раёна.

Чавускі, Дрыбінскі, Хойніцкі, Чачэрокі, Быхаўскі, Кілічэўскі, Пухавіцкі і Прапойскі раёны вывезлі гною толькі ад паўдзюна да трох. План вывазі гною па БССР выканана на 25,8 процанта. Валны вывезена толькі 12,9 процанта.

Рамонт плугоў, баран і трактараў праходзіць не дрэнна. Такія раёны, як Віцебскі, Тураўскі, Бельскі, Ельскі, Рагачоўскі, Капыльскі, Мухаўскі, Багушэўскі, Кружыцкі і Даманавіцкі скончылі рамонт на 100 процантаў. Па БССР адрамантавана плугоў 88 процантаў, сьцял 69,5 процанта, трактараў 90 процантаў. Зрынаць рамонт плугоў Касцюковіцкі, Магараўскі, Бярэзінскі і Прапойскі раёны. Слаба ідзе рамонт трактараў у Аршанскім і Дубровенскім раёнах.

Забяспячэнне жылля нармама на час пасёнага кампаніі праходзіць марудна. Толькі два раёны — Полацкі і Старадарожскі — поўнасцю сабраіравалі мошныя кармы. Браіраванне грубых кармоў скончылі 20 раёнаў. А такія раёны, як Камарынскі, Петрыкоўскі, Клімавіцкі, Жыткавіцкі, Лельчыцкі, Чарыцкі і Чачэрокі зрынаюць забяспячэнне мошныя кармамі. У гэтых раёнах план выканана ад 9 да 15 процантаў.

Дзяржаўныя актэу калгасам на вачнае карыстанне зямлі выдана толькі 40,2 процанта. Дзяржаўны раён выдана 9,1 процанта, Журавіцкі — 4,3 проц., Жыткавіцкі — 2,7 проц., Чачэрокі — 0,1 проц., Дрыбінскі — 8,3 процанта.

Размеркаванне ўрадкаў на працягу калгасіям скончылі толькі 18 раёнаў. Закачваюцца размеркаванне ўрадкаў у Віцебскім, Аршанскім, Чырнанопольскім, Ракоскім, Дрыбінскім, Лельчыцкім, Чырнанаслабодскім, Парыцкім, Церахаўскім раёнах. Зусім зацягваюць размеркаванне ўрадкаў раёны: Ушацкі, Дзяржынскі, Племчаніцкі, Сенненскі, Дубровенскі, Хойніцкі, Кружыцкі, Кіраўскі, Капатэвіцкі, дзе размеркаваца ад 40 да 50 процантаў.

БЕЛАРУСІ

Колькі год адшлі, праявіла — Той-жа горал і ў тую-ж пару. Зноў як роднага сына сустрэла Трэці раз ты мяне, Беларусь.

Над будынкамі зорныя крылы, Узяла ноч над горадам іх. Расквітнела ў бах твая сіла, Я і песня паэтаў тваіх.

А калісь... твая дні добра знав, Я і вочы да сінім атрам... Не звінеў навокал трамвай, Не шумелі калгасы кругом.

Ад штыха—молат піжкі ўдзымала і ў крыві была кос тваіх стала. Ты тады толькі сіла збрала Каб уаніцца ў блакітную даль.

У нас дарогі з табю прасторны, О, як гэтыя мы з гэтыя дні. На аголах гручоўчы маторы, Электрычны ў жесе агні.

Там далёка атакі і вочы... Пасля бур, што прайшлі, пасля снёв, Па шумных я вуліках вроту Разумілі аблічча маро.

Шоперы ідуць і сяміонца, Што маро ім, што зямля для іх?

Да будынка, дзе сцягі віюцца, Прывітаць каб паэтаў сваіх.

Загарэла сталініскім гартам і гатовая ў бойку заўжы. Кроцьці гулка надыбала дарты — Пагразіліцаў стройныя рады.

Яны ідуць, і штыртыным раёнам Песня мчыцца з вятрам і баю, Пра тых, як яны, што бяспасна Тут пільваюць радзіму сваю.

Беларусі! Ты як сонца са мною, І шчэліва ў працы паш. У майм сэрцы палае вясною Ордын Леніна, славы твае.

Гарды прасцітаюць і сілы, Ты як поедз у громе калё. Я табе вараз юны, ясліды Украіны прымет прынеў.

Мая песня шчэліва ўкраіне, Што сустрэла пратэстыя вору. Добры дзень, добры дзень, Беларусь, Снявока с

